

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА**

**REPUBLIKA BĚLORUSKO
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA**

1. Прозвішча/ Příjmení BOUKAL		4. Пол/ Pohlaví <input checked="" type="checkbox"/> мужчынскі/ muž <input type="checkbox"/> жаночы/ žena	
2. Імя/ Jméno Petr			
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna			
5. Дата нараджэння/ Datum narození 0 1 0 1 1 9 8 4 den měsíc rok		6. Месца нараджэння/ Místo narození краіна/ země ČR горад/ město Brno вобласць(раён)/ okres	
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Státní příslušnost ČR Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены / V případě změny občanství uveďte dřívější občanství a datum změny občanství			
8. Тып пашпарта/ Druh pasu <input checked="" type="checkbox"/> звычайны/ cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/ služební <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ jiný doklad:		9. Нумар пашпарта/ Číslo pasu 34567890	
		10. Кім выдадзены/ Vydán kým MÚ Brno	
		11. Дзе выдадзены/ Místo vydání Brno	
		12. Дата выдачы/ Datum vydání 0 1 0 1 2 0 0 8 den měsíc rok	
		13. Тэрмін дзеяння/ Platnost do 0 1 0 1 2 0 1 8 den měsíc rok	
14. Адрас сталага месца жыхарства/ Adresa trvalého pobytu краіна/ země ČR вобласць(раён)/ okres горад/ město (obec) Brno вуліца/ ulice Polská нумар дома/ číslo domu 234/5 нумар квартэры/ číslo bytu нумар тэлефона/ telefonní číslo 776654321 e-mail pboukal@seznam.cz			
15. Месца працы і службовы адрас/ Místo a adresa zaměstnání прадпрыемства/ podnik Bohemia s.r.o. пасада/ vykonávaná funkce manažer краіна/ země ČR вобласць(раён)/ okres горад/ město (obec) Brno вуліца/ ulice Moskevsaká нумар дома/ číslo domu 2356/2 нумар тэлефона/ telefonní číslo 256213645			
16. Тып візы/ Druh víza <input checked="" type="checkbox"/> індывідуальная/ individuální <input type="checkbox"/> групавая/ skupinové		17. Катэгорыя візы/ Kategorie víza <input checked="" type="checkbox"/> транзітная/ tranzitní <input type="checkbox"/> кароткачасовая/ krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ dlouhodobé	
18. Колькасць уездў/ Počet vstupů <input type="checkbox"/> аднаразовая/ jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/ dva vstupy <input checked="" type="checkbox"/> шматразовая/ multivstupní			
19. Тэрмін дзеяння візы/ Doba platnosti víza з/ od 0 1 0 8 2 0 1 1 на тэрмін знаходжання/ на do 2 0 0 3 2 0 1 2 на dobu 2 den měsíc rok den měsíc rok сутак/ dnů			
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná			
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adresa zvací organizace nebo osoby вобласць/ okres горад/ město вуліца/ ulice нумар дома/ číslo domu нумар квартэры/ číslo bytu нумар тэлефона/ telefonní číslo нумар факса/ faxové číslo e-mail			
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku вобласць/ okres горад/ město вуліца/ ulice нумар дома/ číslo domu нумар квартэры/ číslo bytu гасцініца/ hotel			
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Účel návštěvy (podrobně) tranzit do Ruska a zpět			

Фотаздымак/ Foto

**Службовыя адзнакі/
Služební záznamy**

Дата звароту:

Падставы:

- сапраўдны пашпарт
- візавая падтрымка
- фінансавыя сродкі
- страхоўка
- інтэрв'ю

Рашэнне по звароту:

- ад
- станочнае
- адмоўнае

Тып візы:

- В
- С
- D

Кратнасць візы:

- 1
- 2
- шм

Мэта візіту:

- транзіт
- дзелавыя стасункі
- удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах
- прэса
- гуманітарная
- рэлігійныя стасункі
- з правам працы па найму
- турызм
- на вучобу
- прыватная
- наведванне месцаў пахавання
- на сталае жыхарства
- службовая
- дыпламатычная

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

